

Weißrussisch

ARCHE заклікае саюзнікаў і ААН аднавіць
Замяніць урад в. Ангела Меркель
Забяспечыць выкананне асноўнага закона ў Германіі
2020/04/24

ARCHE: «Мы давяраем Богу!» Фота: Гейдэроза Мантэй.

Келтерн-Вейлер. На працягу апошніх 20 гадоў ARCHE reported паведамляў пра федэральныя, еўрапейскія і ва ўсім свеце незлічоныя паведамленні аб ахвярах, адзіночных лёсах і смерцях з Германіі і многіх іншых краін у сувязі з парушэннем правоў чалавека "Kinderraub [не толькі] ў Германіі - бацька-дзіця-бацька" Сіндром адчужэння ", сцісла - не называецца, апублікаваны, ARCHE стварыў сусветную сетку ахвяраў, ахвяр, грамадскіх аб'яднанняў (НДА), навукоўцаў і экспертаў перад самым дакладам петыцыі Еўрапейскага парламента, які праводзіў ARCH праз ІАоHRD і ААН на працягу некалькіх месяцаў сфармулявалі і апублікавалі арыгінальную прамову ARCHE і Федэральнага нямецкага камітэта па законе і абароне правоў спажываўцаў, скончылі некалькі рэгістрацый і канцлера Германіі, д-ра. Ангела Меркель і запатрабавала, каб яны гандлявалі, ARCHE сфармуляваў, адправіў і апублікаваў заклік аб дапамозе прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі Дональду Дж. Трампу і прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Уладзіміру В. Пуціну, якія яны накіравалі з трацячы SOS-Hilferufe ва ўсіх краінах, пасля Кітая і Японіі і цалкам агалошаючы дадзеныя не толькі ў Нямеччыне, выкрадаючы злачынствы ў галіне правоў чалавека - нават - толькі.

Цяпер ARCHE накіроўвае вашу заяву і сусветнай галаснасці.

У гэтым становішчы ARCHE застаецца адзіным гербезурскім саюзнікам, які заклікае, яны падзяляюць гэта з веданнем ААН і асноўнымі доказамі урад Германіі.

Доказы здзяйснення парушэнняў правоў чалавека "Kinderraub [nicht nur] у Германіі - бацькоўскае адчужэнне - сіндром адчужэння бацькоў", kid - eke - толькі што названы, ляжаць з два разы пашыраным РЭЗЛЮЦЫЯМ 2С 209/15 а таксама са справаздачнасцю АРХЕ і МАГРСР і Спецыяльнага дакладчыка ААН па катаваннях і іншым жорсткім, бесчалавечным ці сур'ёзным абыходжанні і пакаранні (CIDTP) Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.

Нямоглы ўрад Меркель, напэўна, заклаў карабель.

Саюзнікі павінны былі ўмяшацца ў Германію для правапарадку, за гарантыю зместу асноўнага права, за свабоду і бяспеку грамадзяніна Германіі клапаціцца пра турботы.

Weißrussisch

Урад Меркель быў нядбайны
Гадамі людзі дадавалі незлічоную шкоду
- нягледзячы на веданне!

Гэта ваеннае злачынства ў вачах ARCHE
вялікая прапорцыя супраць уласнага насельніцтва
і гэты ўрад трэба пазбавіць улады.

Канцлер Меркель мусіць ісці і ўлічвацца за свае злачынствы!

Меркель прагназуе, што ў Германіі Kinderraub [не толькі] - выкраданне бацькоў і дзяцей -
сіндром адчужэння бацькоў, уключаючы развіццё, адчужэнне і шкоду, падвяргаць дзяцей
бездапаможным становішчам - такім чынам, без бацькоў, без сям'і.

"§ 234 Menschenraub.

(1) Той, хто шукае іншую асобу гвалтам, пагражаючы адчувальнай лухтай альбо спісам, каб
дапамагчы ім у бездапаможным размяшчэнні або ў службе ў ваенным або ваенна-бытавым
установе за мяжой, падлягае свабодзе пазбаўлення волі з іх. Пакараць гады.

(2) У менш цяжкіх выпадках пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі складае ад шасці
месяцаў да пяці гадоў".

ГЛОБАЛЬНЫ ПРА РАЗВІТАННЕ

Гэтыя біты ARCHE і саюзнікаў і ААН былі перададзены праз перакладчыкаў Google
наступнымі 108 мовамі, каб зрабіць глабальны заклік гэтага абвяшчэння:

*

З дапамогай гэтага закліку ARCHE пашырыла свае магчымасці паведамляць аб маючых
адбыцца парушэнні правоў чалавека Kinderraub [не толькі] ў Германіі - Вызваленне бацькоў і
дзяцей - Сіндром адчужэння бацькоў на федэральным, еўрапейскім і сусветным узроўнях.
Пасведчанне выяўленых парушэнняў правоў чалавека было ліквідавана, і саюзнікі і іншыя
ўрады пераследуюць намякі аб умяшанні.

Калі ласка, плач!

,

,

,

У пошуках вашага ўзросту 8 і 11 гадоў абрабавалі і па гэты дзень масава аддаляюцца сыны,
заснаваныя Гейдэроза Мантэй ARCHE.

ARCHE zaklikaje sajuznikaў i AAN adnaviц Zamianiц urad v. Anhiela Mierkiel Zabiaspieчyц
vykanannie asnoўnaha zakona ў Hiermanii 2020/04/24 ARCHE: «My daviarajem Bohu!» Fota:
Hiejderoza Mantej. , Keltern-Weiler. Na praciahu apošnich 20 hadoў ARCHE reported
paviedamliаў pra fiederałnyja, jeўrapiejskija i va ўsim sviecie niezliчonyja paviedamlienni ab
achviarach, adzinoчnych liosach i smierciach z Hiermanii i mnohich inšych krain u suviazi z
parušenniem pravoў čalavieka "Kinderraub [nie tołki] ў Hiermanii - bačka-dzicia-bačka" Sindrom

adčuzennia ", scisla - nie nazyvajecca, apublikavany, ARCHE stvaryu susvietnuju sietku achviarau, achviar, hramadskich abjadnanniaŭ (NDA), navukoŭcaŭ i ekspiertau pierad samym dakladam pietycyi Jeŭrapiejskaha parlamenta, jaki pravodziu ARCH praz IAOHRD i AAN na praciahu niekalkich miesiacaŭ sfarmuliavali i apublikavali aryhinalnuju pramovu ARCHE i Fiederałnaha niamieckaha kamiteta pa zakonie i abaronie pravoŭ spażyŭcoŭ, skončyli niekalki rehistracyj i kancliera Hiermanii, d-ra. Anhiela Mierkieł i zapatrabavala, kab jany handliavali, ARCHE sfarmuliavaŭ, adpraviu i apublikavaŭ zaklik ab dapamozie prezidentu Zlučanych Štataŭ Amieryki Donałdu Dž. Trampu i prezidentu Rasijskaj Fiederacyi Uladzimiru V. Pucinu, jakija jany nakiravali z traciačy SOS-Hilferufe va ŭsich krainach, paslia Kitaja i Japonii i calkam ahalošajučy dadzienyja nie tolki ŭ Niamieččynie, vykradajučy zlačynstvy ŭ halinie pravoŭ čalavieka - navat - tolki. Ciapier ARCHE nakiroŭvaje vašu zajavu i susvietnaj halosnasci. , U hetym stanoviščy ARCHE zastajecca adzinym hierbiezurskim sajuznikom, jaki zaklikaje, jany padzialiajuč heta z viedanniem AAN i asnoŭnymi dokazami urad Hiermanii. Dokazy zdziajsniennia parušenniaŭ pravoŭ čalavieka "Kinderraub [nicht nur] u Hiermanii - bačkoŭskaje adčuzennie - syndrom adčuzennia bačkoŭ", kid - eke - tolki što nazvany, liažac z dva razy pašyranym REZLIUCYJAM 2C 209/15 a taksama sa spravazdačnasciu ARCHIE i MAHRSR i Spiecyjałnaha dakladčyka AAN pa katavannjach i inšym žorstkim, biesčalaviečnym ci surjoznym abychodžanni i pakaranni (CIDTP) Arhanizacyi Abjadnanych Nacyj. Niamohly ŭrad Mierkieł, napeŭna, zaklaŭ karabiel. Sajuzniki pavinny byli ŭmiašacca ŭ Hiermaniju dlja pravaparadku, za harantuju zmiestu asnoŭnaha prava, za svabodu i biaspieku hramadzianina Hiermanii klapacicca pra turboty. Urad Mierkieł byŭ niadbajny Hadami liudzi dadavali niezličonuju škodu - niahledziačy na viedannie! Heta vajennaje zlačynstva ŭ vačach ARCHE vialikaja praporceja suprac ulasnaha nasiełnictva i hety ŭrad treba pazbavić ulady. , Kanclier Mierkieł musić isci i ŭličvacca za svaje zlačynstvy! , Mierkieł prahnazuje, što ŭ Hiermanii Kinderraub [nie tolki] - vykradannie bačkoŭ i dziaciej - syndrom adčuzennia bačkoŭ, ukliučajučy razviccio, adčuzennie i škodu, padviarhać dziaciej biezdapamožnym stanoviščam - takim čynam, biez bačkoŭ, biez siamji. , "§ 234 Menschenraub. (1) Toj, chto šukaje inšuju asobu hvaltam, pahražajučy adčuvalnaj luchtaj albo spisam, kab dapamahčy im u biezdapamožnym razmiaščenni abo ŭ službie ŭ vajennym abo vajenna-bytavym ustanovie za miažoj, padliahaje svabodzie pazbaŭliennia voli z ich. Pakarać hady. (2) U mienš ciazkich vypadkach pakarannie ŭ vyhliazdie pazbaŭliennia voli skladaje ad šasci miesiacaŭ da piaci hadoŭ ". , HLOBAŁNY PRA RAZVITANNIE , Hetyja bity ARCHE i sajuznikaŭ i AAN byli pieradadzieny praz pierakladčykaŭ Google nastupnymi 108 movami, kab zrabieć hlobalny zaklik hetaha abviaščennia: * Z dapamohaj hetaha zakliku ARCHE pašyryla svaje mahčymasci paviedamliać ab majučych adbycca parušenni pravoŭ čalavieka Kinderraub [nie tolki] ŭ Hiermanii - Vyzvaliennie bačkoŭ i dziaciej - Syndrom adčuzennia bačkoŭ na fiederałnym, jeŭrapiejskim i susvietnym uzroŭniach. Pasviedčannie vyjaŭlienyh parušenniaŭ pravoŭ čalavieka bylo likvidavana, i sajuzniki i inšyja ŭrady pierasliedujuč namiaki ab umiašanni. , Kali laska, plač! , , , U pošukach vašaha ŭzrostu 8 i 11 hadoŭ abrazavali i pa hety dzień masava addaliajucca syny, zasnavyja Hiejderoza Mantej ARCHE.